

## ДА ПЫТАННЯ ПАХОДЖАННЯ АЙКОНІМАЎ, СУАДНОСНЫХ З ЛЕКСЕМАМІ ЯЛІНА, САСНА, ХВОЯ, АЛЬХА

Наяўнасць на беларускай зямлі спрадвеку вялікага мноства лясоў, бароў і гаёў давала падставы нашым продкам вызначыць пераважную пароду дрэў, якая часта з'яўлялася адметнай асаблівасцю той ці іншай мясцовасці, мела немалаважнае значэнне ў штодзённым побыце, гаспадарчай дзейнасці, і ўтварыць ад яе назну свайго паселішча. З народных традыцый вядома, што ў старажытнасці нашыя продкі асабліва ўшаноўвалі тия дрэвы, якія найчасцей выкарыстоўваліся ў язычніцкіх абрадах і выконвалі ў іх пэўную магічную функцыю. Да такіх дрэў-татемаў адносяцца дуб, бяроза, ліпа, клён, сасна, яліна. Своесаблівае значэнне гэтых раслін у міфалагічных узўленнях людзей, магчымы, таксама знайшло сваё адлюстраванне і ў айканіі Беларусі.

Аналіз сабранага фактычнага матэрыйалу сведчыць, што ад лексемы **яліна** ўтворана па 50 айконімаў, якія з'яўляюцца назірамі 70 населеных пунктаў: *Вострыя Ёлкі* (Люб. да 1976), *Елава* (Баран.), *Елавец* (Хоц.), *Еленка* (Дзяятл., Маг.), *Еленцы* (Брасл.), *Ели* (Шч.), *Еліна* (Ари.), *Елінскі Бор* (Кам.), *Елішава* (Беш.), *Елка* (Раг.), *Елькаўшчына* (Кругл.), *Ельна* (Жытк., Лід., Міёр., Шч.), *Ельніца* (Кліч. да 1980, Мін., Мядз.), *Ельня* (Брасл., Ганц., Краснап., Хоц.), *Ельск* (Ел.), *Ельцаўшчына* (Ваўк.), *Елянец* (Б.-Каш.), *Елянова* (Бяроз.), *Ёлкі* (Івац.), *Ёлча* (Браг.), *Заельнцы* (Брасл.), *Заельца* (Глуск.), *Заельна* (Люб.), *Заельніцкі Мост* (Светлаг. да 1939), *Заельня* (Кл.), *Заялленне* (Драг.), *Наваельня* (Дзяятл.), *Новая Елькаўшчына* (Кругл.), *Новая Ельніца* (Краснап.), *Новая Ёлча* (Браг.), *Пад'елецкі* (Крыч.), *Пад'елле* (Глуск. да 1958, Клім.), *Пад'ельцы* (Міёр., Шарк.), *Стараельня* (Дзяятл.), *Стараёла* (Браг.), *Харошая Ель I* (Докш. да 1971), *Харошая Ель II* (Докш.), *Яленаў* (Раг.), *Яленаўка* (Бабр., Хоц.), *Яленичына* (Бых.), *Яліна* (Бераст. да 1978), *Яловая* (Пруж., Свіл.), *Яловая* (Віл. да 1976), *Яловая* (Ганц.), *Яловікі* (Бабр., Глыб.-2, Паст.), *Яловіца* (Смал.), *Яловы Груд* (Кам.), *Ялоўка* (Кліч., Смал., Уздр., Чэрк.), *Ялоўкаўшчына* (Глыб.), *Ялоўцы* (Глыб.), *Ялоўшчына* (Гродз.). Як вынікае з аналізу, пашырэнне такіх айконімаў найбольш харектэрна для заходній і цэнтральнай частак Беларусі, затое яны амаль не адзначаюцца на поўдні, паўднёвым заходзе і паўночным усходзе тэрыторыі рэспублікі.

Матывація айконіма *Елавец* можа быць суднесена і з дыялектнай лексемай елавец 'ядловец' [2, к. № 146].

Сур'ёзныя цяжкасці для тлумачэння ўяўляюць сабою назывы тыпу *Яловіца*, *Ялоўка*, *Ялові* і пад., паколькі блізкасць асноў не дазваляе адрозніць іх значэнне і гэтыя назывы, ад асновы слова *яліна* ці слова *ялавы* (бясплодны) яны ўтвораны.

Пры аналізе фактычнага матэрыйалу зафіксавана 29 айконімаў (63 населеных пунктаў), сужносныя з лексемай **сасна**: *Падсасонне* (Дзярж.), *Падсосен'га* (Кр., н.), *Падсосна* (Паст., Чэрв.), *Саснабор* (Шч.), *Саснавец* (Касц., Петр.) *Сасніца* (Бялын. да 1978), *Саснова* (Астр. да 1976), *Сасновае Балота* (Бярэз.), *Сасновая* (Бабр., Бар., Докш., Смал.), *Сасновіца* (Слаўг.), *Сасновіца I* (Краснап.), *Сасновіца II* (Краснап.), *Сасновічы* (Пін.), *Сасновы* (Асіп., Жытк., Івац., Маз., Стол.), *Сасноўка* (Акц., Астр., Беш., Бяроз., Віц., Глыб., Гом., Дзярж., Лун., Пруж., Светлаг., Слон., Смарг., Шкл. – 2, Шум.), *Сасноўск* (Краснап.), *Сасноўскі* (Краснап., Крыч.), *Сасноўцы* (Валож., Верхнядзв., Шарк.), *Сасноўшчына* (Віл., Паст., Чэрв.), *Саснягі* (Леп.), *Сасняны* (Беш.), *Сасонічына* (Міёр. да 1971), *Слабада–Сасноўка* (Брасл.), *Сосенка* (Віл., Стабц.), *Соснавая Наспа* (Лёзн.), *Сосніна* (Шум.), *Сосны* (Кам., Люб. – 2, Мін.), *Сямісosны* (Брэсц.), *Чорная Сасна* (Мсц.).

Айконімы, сужносныя з лексемай *сасна*, шырока прадстаўлены на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Трэба адзначыць, што ў этымолагіі няма адзінага погляду на паход-

жанне слова *сасна*. Хутчэй за ўсё яно паходзіць ад індаеўрапейскага \*kasnos 'шэры'. Акрамя гэтага, М. Фасмер вызывае меркаванне, што лексема *сасна* ўзыходзіць да \*sopsnā і збліжаецца ў першапачатковым значэнні 'смалістое дрэва' з лацінскім *sapa 'сок'*, старажытнаверхненімецкім *saf* 'тое ж самае' [5, III, с. 727]. Польскі даследчык К. Машынскі адзначае, што першапачаткова гэта слова адносілася да лексікі бортніцтва і мела значэнне 'дуплістое дрэва'. На Палессі слова *сасна* ўжываецца толькі тады, калі размова ідзе пра дрэва з борцю, дуплом [3, с. 147–148].

У мінулым гэтая аснова была вельмі рэдкай і нетыповай для беларускай тапанімі. У пісьмовых дакументах мінульых стагоддзяў яна поўнасцю адсутнічае. Колькасць такіх называў хутка павялічылася ў выніку перайменавання ў 60 – 70-ыя гады XX ст. На жаль, пры перайменаваннях не заўсёды ўлічваліся разнастайныя лінгвістычныя фактары. Так, вёска *Манастыр Петрыкаўскага* раёна ў 1964 годзе была перайменавана ў *Саснавец*, аднак лексема *сасна* ў мове карэнных мясцовых жыхароў амаль не ўжываецца. Тут, на ўсходзе Палесці, яго адпаведнікам выступае слова *хвоя*, а лес, дзе растуць дрэвы, *хвоя*, занеца *хвойнік* або *хойнік* [2, к. № 138].

У агульным уяўту лексема **хвоя** мае некалькі значэнняў: 1) вечназялёнае дрэва сямейства хвойных з высокім прымым ствалом і доўгай ігліцай; сасна; 2) abl. ігліца; 3) гал. ч. х. яйнага дрэва (хвоеў лес, сасняк) [4, V, с. 191]. Зараз цяжка адзначана 15 альгаметальных аздзінак, вытворных ад гэтага корана, якія з'яўляюцца назірамі 17 населеных пунктаў: *Зялёная Хвоя* (Ветк.), *Падхваёва* (Жлоб.), *Хваевіца* (Сл.), *Хваенск* (Жытк. – 2), *Хваенічына* (Чэрв.), *Хваецкайчына* (Смарг.), *Хваеваты* (Бар.), *Хваечнічына* (Кам.), *Хвеоева* (Нясьв.), *Хвойка* (Жытк.), *Хвойна* (Бялын., Маг.), *Хвойнае* (Хойн.), *Хвойная Паліяна* (Хойн.), *Хвойня* (Петр.), *Хойна* (Пін.). Найбольш пашыраныя назіраныя айконімы ў Мінскай, Гомельскай і Брэсцкай абласцях. У Віцебскай вобласці, наадварот, найменні, сужносныя з лексемай *хвоя*, не адзначаны.

Даволі шырока ў беларускай айканіі прадстаўлены назывы, сужносныя з асновай найменні **альхы**: *Алешына* (Паст.), *Альхавец* (Лаг., Гарад., Гор.), *Альхавік* (Лёзн.), *Альхова* (Ваўк.), *Альховае* (Добр.), *Альховая* (Лельч., Расон. да 1967), *Альховікі* (Глыб., Шум. да 1939), *Альхоўка* (Астр., Астр., Брасл., Бярэз., Віл., Гом., Глыб., Гор., Докш. да 1970, Кліч., Кобр., Кругл. да 1961, Кругл. да 1980, Лаг. – 2, Лід., Люб., Мядз., Нава-гар., Нясьв., Пух. да 1968, Уздр., Чав., Шум. да 1939), *Альхоўцы* (Брасл., Лях., Шарк.), *Альшанец* (Бярэз.), *Альшаніца* (Івац.), *Альшанка* (Брасл. да 1971, Віл. да 1975, Пін., Стабц., Шум. да 1966), *Альшаны* (Кар., Пруж., Стол., Уш.), *Альшнева* (Паст.), *Альшоў I* (Хоц.), *Альшоў II* (Хоц.), *Альшымава* (Ваўк.), *Альшына* (Ашм.), *Альшынка* (Віл.), *Альшизва* (Астр., Бярэз., Мін., Мядз.), *Альшызўская* (Паст.), *Альшызўцы* (Віл.), *Вольшына* (Віл.), *Вялікая Альшаніца* (Салігор.), *Вялікая Альшанка* (Гродз., Чаин.), *Гальшаны* (Ашм.), *Зальхаўе* (Докш., Шум.), *Заольша I* (Лёзн.), *Заольша II* (Лёзн.), *Заольша III* (Лёзн.), *Малая Альшаніца* (Салігор.), *Малая Альшанка* (Гродз., Чаин. да 1971), *Новая Алешина* (Раг.), *Ольшычына* (Глыб.), *Падальхоўка* (Лід., Міёр.), *Падаляхнікі* (Паст.), *Руўня–Альхоўка* (Б.-Каш.), *Стараёла Алешина* (Раг.). Усяго занатавана 38 айконімаў, якія з'яўляюцца назірамі 82 населеных пунктаў. Пералічаныя назывы шырока прадстаўлены на ўсёй тэрыторыі Беларусі. Этымолагі збліжаюць праславянскія формы \*jelъxa і \*olъxa з сярэдневерхненімецкім ёло 'жоўты, рыжаваты' [5, III, с. 137].

У этымолагічным плане значную цікавасць уяўляе айконім *Рудня–Альхоўка*. Паходжанне другай часткі гэтай састаўной назывы даволі празрыстае. Як зазначае В. А. Жучкевіч, першая частка назывы рудня – вытворнага паходжання: рудня,rudnіца – у мінульым нявлікае прадпрыемства, якое выплаўляла жалеза з руды [1, с. 328]. Аднак не выключана таксама, што першая частка – гэта харектарыстыка другой з боку колеру.

Сярод пералічаных вышэй айконімаў вылучаеца назва *Гальшаны*, якую мае вёска Ашмянскага раёна, вядомая яшчэ з XIII ст.; у 1640 г. – Альшаны, што дае магчымасць лічыць пачатковы г пратэтычным (параўн. Анна – Ганна, арабіна – гарабіна і інш.). У аснове наймення, верагодна, назва дрэва альха. Акрамя таго, шырокая вядомы род князёў Гальшанскіх, хоць ёсць і прозвішча Альшанскі. Абодва антрапонімы ўтвораныя хутчэй за ўсё ад тапонімаў Гальшаны, Альшаны [1, с. 76].



## ЛІТАРАТУРА

1. Жучкевіч, В. А. Краткі топоніміческі словарь Беларуссіі / В. А. Жучкевіч. – Мінск : Ізд-во БГУ, 1974. – 447 с.
1. Лексічны атлас беларускіх народных гаворак : у 5 т. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 1993–1998. – Т. 1 : Раслінны і жывельны свет. – 1993. – 160 с.
2. Moszynski, K. Kultura ludowa siewian. T. I : Kultura materialna / K. Moszynski. – Warszawa : Ks Nauka i Wiedza, 1967. – 748 с.
3. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. ; пад агульнай рэд. К. К. Атраховіча – Мінск : Беларус. Сав. Энцыкл., 1977–1984. – 5 т.
4. Фасмер, М. Этимологіческий словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер. – М. : Прогресс, 1964–1973. – 4 т.

---

Развадовская Н. А. (Мінск, Беларусь)

---

## ДУХОВНАЯ ЛИРИКА ИЕРОМОНАХА РОМАНА ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО

Рубеж ХХ–XXI века связан с идеями мультикультурализма и глобализации, породившими ряд негативных тенденций, в частности отход от национальных культурных традиций и попытки переосмысления исторического опыта, моральных и религиозных аксиом, что не может не вызывать опасения. Одним из источников сохранения национальной идентичности, на наш взгляд, остается религия и духовная литература.

Как известно, русская церковная литература, возникшая практически сразу после принятия христианства Русью, – плоть до XVII в. определяла пути развития общества, культуры и искусства. Неудивительно, что религиозная тематика оказалась присуща не только церковной, но и светской литературе.

Духовные стихи – нередкие стихотворения-песни на христианские темы и сюжеты – давно стали неотъемлемой частью русской культуры. Первые записи духовных стихов, псалм, похоже, датируются XV в., но наибольшую популярность они приобрели в XVI–XVIII вв., поскольку несли глубокое назидательное начало. Особенно широкое распространение духовные стихи получили среди старообрядцев и сектантов (молокан, духоборов, хлыстов и др.), хотя эти стихи были распространены и в среде конфессионально традиционной – у православных и католиков. Тематический диапазон духовных стихов того времени чрезвычайно широк: обработки ветхозаветных и новозаветных сюжетов, житийные легенды, эсхатологические и «покаяние» стихи.

В XX в. ситуация изменилась: духовные стихи не исчезли как жанр, но «ушли в подполье», а их собирание и исследование серьезно затруднилось, что связано с Октябрьской революцией и наступившей эпохой воинствующего атеизма. Лишь на исходе XX века, в середине 90-х гг. духовные стихи обрели второе рождение как в среде ученых (С. Е. Никитина), так и авторов (сб. «Благословен идущий к Богу», «Отзвуки небес» и др.).